

УДК 141.2

*М.А. Кузняцова,
выкладчык кафедры філософії БДПУ*

СУАДНОСІНЫ НАВУКІ І ІДЭАЛОГІЇ У ПРАЦАХ А.А. ЗІНОЎЕВА (метадалагічны аспект)

Проблемы метадалогії навуковага познання ў цэльым і сацыяльнага познання ў прыватнасці заўсёды з'яўляліся цэнтральнымі проблемамі ў творчасці А. Зіноўева. Аднак рашэнне дадзеных проблем залежала, з аднаго боку, ад этапаў творчай эвалюцыі філосафа, якія ў сваю чаргу вызначаліся яго адносінамі да сацыяльных пераўтварэнняў у СССР, а затым і ў постсовецкай Расіі. З іншага боку, рашэнне метадалагічных проблем сацыяльнага познання шмат у чым прадвызначала ацэнкі дадзеных пераўтварэнняў навукоўцам.

На першым этапе творчай дзеянасці А. Зіноўева значную ролю ў яго станаўленні як філосафа адыгралі ідэі марксісцкай дыялектыкі, нягледзячы на тое, што сацыяльная практика сталінізму рэзка крытыковалася мысліцелем. На другім этапе творчая дзеянасць А. Зіноўева была прысвечана рашэнню проблем сімвалічнай логікі, паколькі ў лагічных даследаваннях у дадзены перыяд (сярэдзіна 1950 – сярэдзіна 1970-х гг.) дамінавалі ідэі лагічнага пазітыўізму і аналітычнай філософіі. Менавіта гэтая ідэя шмат у чым вызначыла метадалагічны падыход А. Зіноўева да аналізу сацыяльных пераўтварэнняў у СССР. На трэцім і чацвёртым этапах сваёй творчай біяграфіі, калі філосаф быў цел-

кам заняты проблемамі аналізу і ацэнак сацыяльных пераўтварэнняў у СССР, ён выкарыстоўвае ў гэтым аналізе як метадалогію дыялектыкі, так і метадалагічныя падыходы лагічнага пазітыўізму і аналітычнай філософіі.

Калі дыялектыка дамінуе ў яго сацыялагічных раманах, то ў тэарэтычнай працы «Камунізм як рэальнасць» пераважаюць метадалагічныя падыходы аналітычнай філософіі.

Нарэшце, на пятym этапе творчай дзеянасці, калі постсовецкі рэжым, які ўзнік у Расіі пасля распаду СССР, стабілізаваўся, А. Зіноўев паступова адыходзіць ад напісання сацыялагічных раманаў і публіцыстыкі і спрабуе сформіраваць уласную стройную сацыяльна-філософскую тэорыю. Проблемы метадалогіі, якія да гэтага былі ўплецены ў тканіну яго публіцыстыкі, зноў набываюць першараднае значэнне. Аднак сацыяльна-філософская ідэя А. Зіноўева, набываючы лагічную складнасць і паслядоўнасць (з пункта гледжання аналітычнай філософіі), губляюць у той жа час той парадаксальны характар, які так прыцягваў чытачоў сацыялагічных раманаў. Таму пры аналізе метадалогіі сацыяльнага познання А. Зіноўева, з аднаго боку, неабходна памятаць пра складаны і супярэчлівы характар творчай эвалюцыі філосафа.

Аднак, з іншага боку, неабходна адзначыць, што супяречнасці, якія так відавочна прыкметныя ў ацэнцы Зіноўевым сацыяльных пераўтварэнняў у СССР, абумоўлены шмат у чым супяречнасцямі яго метадалогіі сацыяльнага пазнання.

Найважную ролю ў станаўленні А. Зіноўева як філосафа адыгралі працы К. Маркса. Першая скончаная праца навуковца (кандыдацкая дысертация) «Узыходжанне ад абстрактнага да пэўнага на матэрыяле "Капіталу" К. Маркса» прысвечана метадалогіі сацыяльнага познання марксізму. Па сведчанні яго блізкага сябра К. Кантара, «Капітал» шмат разоў (Кантар называе лічбу шаснаццаць) быў прачытаны студэнтам і аспірантам А. Зіноўевым [1, с. 8].

Але паколькі сам філосаф ужо з юнацтва крытычна ставіўся да сацыяльных інстытутаў савецкага грамадства, а афіцыйнай ідэалогіі дадзенага грамадства з'яўляўся марксізм-ленинізм, то і стаўленне да прац самога К. Маркса на розных этапах інтэлектуальнай дзеянасці А. Зіноўева істотна змянялася.

З аднаго боку, Зіноўеў адзначаў, што марксісцкая філософія страціла ўсе прыкметы навукі і ператварылася ў ідэалогію, якая апрадаўдвае эксплуатацыю працаўнікоў у СССР, што з пункта гледжання логікі, марксізм не дае тлумачэння каласальнага адрознення ва ўзорні жыцця і існаванні прывілеяў у савецкім грамадстве [2, с. 28–32, 3, с. 218].

З іншага боку, ён звяртаў увагу і на дасягненні марксісцкай метадалогіі сацыяльнага познання, якія, першым чынам, угледжваў у дыялектычным спосабе разгляду сацыяльных працэсаў. Ён, тым не менш, адзначаў, што Ленін і Сталін у цэлым не разумелі гэтых дасягненняў, і ў прыватнасці, метад узыходжання ад абстрактнага да пэўнага [3, с. 344–346].

У сярэдзіне 1970 – сярэдзіне 1980-х гг. Зіноўеў лічыў, што, даўшы адказы на пытанні, якія былі падніяты ў мінулым, марксізм не здольны адказаць на выклікі сучаснага свету [3, с. 289].

У 1990-х гг. пасля распаду СССР і рэстаўрацыі як у Рэспубліцы Беларусь, так і ў некаторых дзяржавах СНД элементаў перыферыйнага капіталізму, стаўленне Зіноўева да марксізму зноў істотна змянілася. Першым чынам, філосаф адзначаў, што марксізм уяўляе вялікую ідэалогію, без якой немагчыма была як сама Каstryчніцкая рэвалюцыя, так і сацыяльныя пераўтварэнні ў СССР, якія дазволілі савецкай дзяржаве не толькі перамагчы ў Другой сусветнай вайне, але і стаць у 1960-х гг. адным з лідараў сусветнага сацыяльна-еканамічнага развіцця. [4, с. 267; 5, с. 23; 6, с. 56, 558–559].

Аналізуочы перспектывы будучага развіцця Рэспублікі Беларусь пасля распаду СССР, А. Зіноўеў сцвярджае, што прыкладам для новай ідэалогіі, якая дазволіць вызначыць шляхі выйсця Рэспубліцы Беларусь і іншых краін СНД з таго гісторычнага тупіку, у

які іх завяла рэстаўрацыя перыферыйнага капіталізму, і мабілізаваць сацыяльныя сілы для ажыццяўлення праекта новых сацыяльных пераўтварэнняў, з'яўляеца марксізм [4, с. 159].

І хоць навуковец працягваў лічыць дадзеную тэорыю хутчэй ідэалогіяй, чым навукай [7, с. 90], аднак з яго пункта гледжання глыбокія і бліскучыя ідэі трэба шукаць не ў працах К. Попера, А. Тойнбі і іншых дзеячаў заходняй філософіі XX ст., а ў творах К. Маркса [8, с. 17].

Тым не менш, ён сцвярджаў, што марксізм ужо адыграў сваю пістарычную ролю, і яго зўрыстычная сутнасць да цяперашняга часу ўжо вычарпана [9, с. 94; 7, с. 91]. У доказ тэзісу Зіноўеў зноў адзначае, што дадзеная тэорыя не змагла спрагнаваць захаванне сацыяльнай няроўнасці ў сацыялістычных краінах [4, с. 501], што ёй уласцівы эканамічны і тэхналагічны дэтэрмінізм у аналізе працэсаў развіцця грамадства [4, с. 496–497], што К. Маркс і Ф. Энгельс не зразумелі шматлікіх зўрыстычных ідэй сваіх сучаснікаў, у прыватнасці Дзюрынга і Рабертуса [5, с. 22].

Такім чынам, нягледзячы на тое, што працы К. Маркса аказалі велізарны ўплыў на метадалогію А. Зіноўева, стаўленне філосафа да марксізму заўсёды было досьцік крытычным. Такая крытычнасць тлумачыцца шматлікімі прычынамі. Па-першое, на наш погляд, Зіноўеў атаясмліваў ідэі Маркса з савецкай ідэалогіі марксізму-ленинізму. У сваіх працах ён не закранаў пытанні аналізу тэорыі марксізму ў творах філосафаў франкфурцкай школы (Г. Лукача, Сартра) і новыя інтерпрэтацыі марксізму І. Валерстайнам і іншымі сучаснымі філосафамі. Па-другое, метадалогія сацыяльнага познання А. Зіноўева складалася з дыялектычнага аналізу гісторычнага развіцця грамадства і ідэі лагічнага пазитывізму [4, с. 499–500]. Такі сінтэз двух розных і нават супрацьлеглых кірункаў у сучаснай метадалогіі познання выключаў для аўтара адэкватнае ўспрыманне метадалогіі марксізму.

Пачынаючы з 1960-х гг., яшчэ да эміграцыі, а таксама на заключным этапе сваёй творчасці Зіноўеў увесе час крытыкуе марксізм і матэрыялістычную дыялектыку за яе ненавуковасць і ідэалагізаваны характар. У ранніх працах Зіноўева і першым чынам у яго кандыдацкай дысертациі робіцца акцэнт на логіку (дыялектыку), з дапамогай якой навуковец аналізуе супяречліві працэс развіцця аб'екта сваёй познавальнай дзеянасці. Аднак ужо ў гэтай працы філосаф ставіць задачу выявіць у «Капітале» тыя лагічныя прыёмы, першым чынам узыходжанне ад абстрактнага да пэўнага, для таго, каб выкарыстоўваць іх для іншых аб'ектаў познання. А. Зіноўеў імкнецца фармалізаўаць саму дыялектыку, адварваць логіку як дыялектыку ад асаблівасцей развіцця познавальнага аб'екта. У гэтай сувязі ўзнікае пытанне пра правамернасць падобнай фармалізацыі. Маг-

чыма ў выпадку парыву паміж логікай (дыялектыкай) і рэальнym працэсам развіцца пазнавальна га аб'екта сама дыялектика ператвараецца ў спекулятыўны працэс вывадаў асноўных катэгорый гэтага аб'екта. Ці не ператвараецца ў дадзеным выпадку логіка ў сафістычнае апраўданне любых падзеяў шляхам маніпуляцыі з катэгорыямі? Менавіта гэта, з пункта гледжання Зіноўева, і адбывалася ў савецкай філософіі. Верагодна, Зіноўеў усведамляў небяспеку фармалізацыі дыялектыкі як логікі пазнання самаразвіццёвых аб'ектаў, калі можна тэрарэтызаваць на любыя тэмы, не ўнікаючы глыбока ў сутнасць праблемы. Тому на другім этапе дзейнасці, калі навуковец сур'ёзна займаўся сімвалічнай логікай, ён рашуча змяніе вызначэнне прадмета логікі. Для яго на дадзеным этапе прадметам логікі становіцца не працэс самаразвіцця аб'екта, а аналіз знакавай сістэмы (мовы), з дапамогай якой аб'ект апісваецца ў навуковай тэорыі.

Розныя падыходы А. Зіноўева да прадмета логікі прадвызначаюць, на наш погляд, і рашэнне асноўнай праблемы яго філософіі і метадалогіі навуковага познання – праблемы суадносін і ўзаємасувязі навукі і ідзалогіі. У кандыдацткай дысертацыі вучоны не сумніваецца ў тым, што марксізм з'яўляецца сапраўды навуковай тэорыяй сацыяльнага развіцця, а матэрыялістычная дыялектика – навуковай метадалогіі познання. Тым самым Зіноўеў супрацьластаўляе марксісткую дыялектику як сапраўды навуковую метадалогію фармальна-лагічнай метадалогіі класічнай палітэканоміі, якая, з пункта гледжання філосафа, носіць ідзалаґічныя харктар.

Зіноўеў аргументуе сваю пазіцыю наступным чынам. Па-першае, фармальная логіка, на якой пабудавана метадалогія сацыяльных працэсаў англійскай палітэканоміі, не можа аргументаваць развіццё прадмета свайго даследавання [1, с. 35]. Па-другое, супяречлівасць эканамічнага развіцця капіталізму прыводзіць да невырашальных антыномій пры аналізе працэсаў, якія адбываюцца ў капіталістычным грамадстве (напрыклад, прыбавачная вартасць узікае як у выніку таварнага звароту, так і па-за дадзеным працэсам) [1, с. 123–124]. Па-трэцяе, прадстаўнікі класічнай палітэканоміі, не ўзброеныя дыялектычнай метадалогіяй, могуць апісваць толькі праяўляльны бок прадмета, не пранікаючы ў антыномічную сутнасць капіталістычнай вытворчасці. Такім чынам, Зіноўеў разглядае навуку як аналіз унутраных супяречнасцей існуючага грамадства, у той час як прадстаўнікі класічнай палітэканоміі, абапіраючыся на фармальна-лагічную метадалогію, па сутнасці выяўляюць ідзалогію буржуазіі, паводле якой капіталізм разглядаецца як натуральны стан грамадскіх адносін. Законы капіталістычнай вытворчасці, такім чынам, харктарызуюцца як квазіпрыродныя, іх

крытыка лічыцца абсурднай (як, напрыклад, крытыка законаў ньютонаўскай механікі як несправядлівых ці варожых чалавеку).

Але на другім этапе творчай працы Зіноўева пазіцыя філосафа па праблеме суадносін навукі і ідзалогіі істотным чынам змянілася з-за змены самога прадмета логікі навуковага познання. Як адзначалася вышэй, прадметам логікі на дадзеным этапе для Зіноўева з'яўлялася мова навуковага познання, а не супяречлівы працэс развіцця самога аб'екта познання. Але паколькі ў навуковай супольнасці Савецкага Саюза узорам дакладнага навуковага познання лічылася матэматыка і тэрарэтычная фізіка, то пад навуковай мовай разумелася мова матэматычнай тэорыі з адназначным тлумачэннем тэрмінаў і выразнымі лагічнымі высновамі адных паняццяў з іншых. Тому Зіноўеву сучасны даследаванні ў галіне сацыяльных праблем уяўляюцца або патокам слоў, або імкненнем даследчыкаў да самасвярджэння і поспеху, паказу адсутнасці ў іх навыкаў лагічнай працы з мовай [1, с. 36–39].

Хоць па зразумелых прычынах філосаф не мог выказаць дадзеную пазіцыю ў сваіх публікацыях, але менавіта ў 1960-х гг. разам з расчараваннем у «рэальнім сацыялізме» ў яго мацнела перакананне ў тым, што і сама марксістская тэорыя ўяўляе з сябе не навуку, а ідзалогію, якая камуфлюе рэальный супяречнасці савецкага грамадства. Такім чынам, ужо на дадзеным этапе можна выявіць дыялектычную залежнасць, паміж якой расце расчараўванне Зіноўева ў сацыяльнай практыцы «рэальнага камунізму», і трансфармациі яго метадалагічных ідэй па праблемах сацыяльнага познання.

Пасля выгнання з СССР за крытыку савецкага ладу, Зіноўеў змог, нарэшце, выразна і паслядоўна выказаць сваю пазіцыю па праблеме суадносін ідзалогіі і навукі. Найбольш поўна яна прадстаўлена ў тэрарэтычнай працы «Камунізм як рэальнасць», а таксама ў публістычных артыкулах, выдадзеных у канцы 1970 – пачатку 1980-х гг. У гэтых працах Зіноўеў цвёрда супрацьпастаўляе навукове даследаванне і ідзалогію. Калі мэта навукі – пошук праўды, то ідзалогія ў любым выпадку лжывая і лагічна бессэнсочная [10, с. 223; 11, с. 267]. З пункта гледжання Зіноўева, ідзалогія накіравана толькі на «прамыванне розумаў» народных мас з мэтай кіравання імі пануючымі і прывілеяванымі сацыяльнымі групамі [2, с. 27]. Проціпастаўленне навукі і ідзалогіі Зіноўеў даводзіць да адмаўлення ўсякага ўплыву сацыякультурных фактараў на развіццё навуковага познання [10, с. 209]. На дадзеным этапе ён адмаўляе і ролю філософіі ў жыцці грамадства. Сама філософія, з пункта гледжання Зіноўева, ператвараецца ў адну з разнавіднасцей ілжывай ідзалогіі [2, с. 35–39]. Ён нават сцвярджает, што любая папулярызація навуковых ведаў шкодная, бо прыводзіць

да таго, што сама навука вульгарызуецца, спрашчаецца і паступова ператвараецца ў антынавуку [10, с. 109], з якой чэрпае свае аргументы ідэалогія, для таго, каб яшчэ мацней уздзейнічаць на розум чалавека. Пры гэтым Зіноўеў не бачыць прынцыповых адрозненняў паміж натуранымі і сацыяльна-гуманітарнымі навукамі.

Сапраўды, як навуковец у галіне энтамалогіі бясстрасна і аб'ектыўна назірае за паводзінамі мурашак у мурашніку, так і вучоны ў галіне сацыяльна-гуманітарнага пазнання павінен назіраць за паводзінамі людзей у чалавечай супольнасці (саму гэтую супольнасць А. Зіноўеў скілены называе «чалавейнікам» па аналогіі з мурашнікам).

Як будзе паказана ніжэй, пад уплывам зменлівых сацыякультурных умоў пазіцыя Зіноўева ў далейшым будзе істотна змяніцца. Але супрацьпастаўленне аб'ектыўнай і бясстраснай навуки неаб'ектыўнай ідэалогіі, якая выказвае вызначаныя групавыя інтарэсы, захавалася і на наступных этапах творчай біяграфіі Зіноўева. Таму неабходна даць ацэнку дадзенай канцепцыі з пазіцыі сучаснай філософскай думкі.

Больш того, бясстраснасць і аб'ектыўнасць навуки, пра якую разважае А. Зіноўеў, з'яўляюцца спараджэннем спецыяльных сацыякультурных умоў развіцця грамадства і носіць такі ж ідэалагічныя харктор, як і сама «ідэалогія». З пункта гледжання І. Валерстайна, «Сучасная навука ўяўляе сабой спараджэнне капіталізму і залежнасць ад яго... Вакол гэтай навуковай дзейнасці склаўся цэлы светапогляд. Даводзілася, што навукоўцы пазбаўлены ці павінны быць пазбаўлены ўласнага інтарэсу. Сцвярджалася, што вучоныя прыхільны ці павінны быць прыхільны да «эмпірычнага» падъходу. Адзначалася, што навукоўцы прысвячаюць і павінны прысвячаць сябе пошукамі «абсалютнай» праўды... У сваёй бліскучай працы «Сацыяльныя ісціны» Стывен Шэйніп паказаў цэнтральную ролю, якую адыгрывалі грамадскія прэстыж і аўтарытэт, не злучаныя з навуковай дзейнасцю ў вызначэнні навуковай моці і статусу членаў Лонданскага Каралеўскага грамадства ў XVIII стагоддзі» [12, с. 191].

Ахрамя таго, дэідэалагізацыя сацыяльна-гуманітарных ведаў і аб'яўленне ўсіх ідэалогій безумоўна лжывымі і бессэнсоўнымі, на чым і настойвае А. Зіноўеў, прыводзіць да таго, што ў прынцыпе ўраўнóваюцца ўсе ідэалогіі, у тым ліку расізм, фашызм і ідэалогія «рэальнага гуманізму», пад якім К. Маркс разумеў камуністичную ідэалогію.

У наш час у постнекласічнай навуцы сірапацца грань паміж прыродазнаўствам і грамадзянствам, але не ў тым сэнсе, які А. Зіноўеў укладваў у паняцце навуки, сцвярджаючы, што з сацыяльных навук неабходна прыбраць усе каштоўнасці арыентацыі, а чалавецтва варта

разглядаць з бясстрасных пазіций энтамолага, назіраючага за жыццём мурашніка. Наадварот, постнекласічная навука адрозніваецца ад класічнага прыродазнаўства тым, што «новыя сэнсы і каштоўнасці арыентацыі ўсё ў большай меры ўключаюцца ў сістэму філософска-светапоглядных падстаў навукі... Этычныя ідэі, якія ўзнікаюць на гэтай аснове адказнасці чалавека перад прыродай робяць выяву свету аксіялагічна нагружанай» [13, с. 678].

Нарэшце, адзначаючы, што навука з'яўляюцца выключна справай вузкага кола навукоўцаў, а ідэалогія пануе ў розумах широкіх мас, якім недаступны сапраўдна навуковыя веды, А. Зіноўеў у дадзены перыяд творчай біяграфіі выступае супраць любых форм дэмакратыі ў грамадстве. Як адзначае М. Кірквуд, «...паводле рэалістычнага, калі не цынічнага погляду Зіноўева, усё, што паддаецца разуменню мас, ненаўкува па вызначэнні». Але калі масам недаступна навуковая праўда, то навукова аргументаваныя рашэнні, у тым ліку і ў галіне сацыяльных адносін, павінны прымаць не яны, а вузкі круг экспертаў, якія валодаюць навуковымі ведамі.

З 1988 г., калі Зіноўеў, усведамляючы пагрозу распаду СССР і краху сацыялістычнага эксперыменту, паступова змяняе свае погляды па проблеме судносін навукі і ідэалогіі ў пазнанні і разуменні грамадства. Калі да гэтага перыяду сваёй творчай біяграфіі Зіноўеў быў галоўным чынам заклапочаны аналізам супярэчнасцей марксісцка-ленінскай ідэалогіі і крытыкай савецкага ладу, то з 1988 г., разумеючы ролю ідэяна-псіхалагічнай вайны Захаду супраць СССР, ён пачынае больш дэталёва аналізуаць ідэйныя асновы сучаснага заходняга грамадства.

Паступова філосаф прыходзіць да выисновы, што, нягледзячы на ўяўны плуралізм сацыяльна-палітычных канцепцый, у аснове духоўнай культуры сучаснага Захаду ляжыць нейкая адзінай ідэалагічной канцепцыя, якая па ступені сваёй распрацаванасці і здольнасці маніпулюваць свядомасцю широкіх мас, нашмат пераўзыходзіць марксізм-ленінізм. На дадзеным этапе сваёй працы Зіноўеў выступае як абаронца савецкага грамадства, а, такім чынам, і той ідэалагічнай канцепцыі, якая пакладзена ў аснову духоўнага жыцця і сацыяльна-палітычных тэорый гэтага грамадства. Ён змушаны скрэціраваць сваю пазіцыю ў адносінах да ідэалогіі. Бо калі ўсе ідэалогіі лжывыя і абсурдныя, то чаму ў такім разе савецкі лад і марксізм-ленінізм пры ўсіх сваіх недахопах лепш, чым заходнія грамадства і заходняя ідэалогіі.

Філосаф змякаче сваю пазіцыю ў супрацьпастаўленні навукі і ідэалогіі.

Ён сцвярджает, што любая развітая ідэалогія немагчыма без выкарыстання навуковых даных і скажэння гэтых даных для задавальнення інтарэсаў тых ці іншых сацыяльных груп.

Адэкватнасць ці неадэкватнасць пэўнай ідэалогіі залежыць ад судносін праўдзівых (навуковых) ці лжывых (скажоных пад уплывам пануючых у дадзенай групе інтэрэсаў) асноўных палажэнняў. Ужо пасля стабілізацыі постсавецкага палітычнага рэжыму ў РСФСР А. Зіноўеў спрабаваў высветліць прычыны краху савецкага праекта пераутварэння грамадства. Нараўне з комплексам розных прычын, Зіноўеў падрабязна аналізуваў яго ідэалагічную крыніцу. Да іх аўтар адносіць, па-першае, невуцтва і кар'ерызм савецкіх краўнікоў, адказных за ідэалагічную працу, па-другое, неадпаведнасць паміж высокім інтэлектуальным узроўнем паслявеннага пакалення савецкіх людзей і прымітыўнасцю ідэалогіі марксізму-ленінізму, якая склалася ў 1930-я гг. у СССР [14, с. 46–48].

Такім чынам, Зіноўеў мяркуе, што адыграўшы сваю пазітыўную ролю ў станаўленні і развіцці Савецкага Саюза, марксізм-ленінізм на наступных этапах стаці адэкватнасць рэальнім сацыяльным працэсам, якія адбываюцца ў свеце і ў рэспубліках былога СССР. Таму для таго, каб разабрацца ў той складанай ситуацыі, у якой апнулася краіны постсавецкай прасторы, неабходна новая ідэалогія, адэкватная зменлівым сацыяльным умовам. У працы «Ідэалогія партыі будучыні», напісанай у 2003 г., Зіноўеў пасправаваў ахарактарызуваць асноўныя рысы новай магчымай ідэалогіі. З пункта гледжання аўтара, яна павінна абапірацца на філософскую падставу, якой можа быць логіка-метадалагічнае вучэнне самога Зіноўева. Яно грунтуецца на адзінстве антalogіі, гнасеалогіі і логікі [5, с. 45].

Тым не менш, нават змянчаючы сваю пазіцыю ў стаўленні да ўзаемасувязі навукі і ідэалогіі, Зіноўеў да канца жыцця супрацьпастаўляў іх як праўду і памылку. За гэтym супрацьпастаўленнем у працах А. Зіноўева хаваецца яшчэ адна праблема метадалогіі сацыяльнага пазнання філосафа – праблема лагічнага і гістарычнага метадаў у пазнанні сацыяльных з'яў. Сапраўды, Зіноўеў неаднаразова падкрэсліваў, што ў адрозненне ад навукі, якая будуеца на цвёрдым і строгім лагічным аналізе асноўных паняццяў, якія апісваюць сацыяльную рэальнасць, ідэалогія непазбежна парушае лагічныя законы ў інтэрэсах пэўных сацыяльных груп. Але дадзеныя інтэрэсы, роўна як і самі сацыяльныя групы, носяць гістарычныя характеристики. Яны з'яўляюцца, змяняюцца і знікаюць у гістарычным развіцці грамадства. Менавіта ў гэтym захоўваецца праблема спалучэння гістарычнага і лагічнага метадаў у аналізе сацыяльных працэсаў. Зіноўеў паказвае на прыярытэт лагічнага даследавання развітых сацыяльных адносін для выяўлення логікі гістарычнага працэсу, выключаючы пры гэтым рознага кшталту выпадковасці, якія не ўпłyваюць на станаўленне аб'екта навукі. У той жа час з дапамогай

гістарычнага падыходу ўдакладняліся і правяраліся вывады лагічнага аналізу.

Аднак на другім этапе творчай біяграфіі (сярэдзіна 1950 – сярэдзіна 1970-х гг.), калі Зіноўеў займаўся толькі сімвалічнай логікай, а яе прадметам для яго з'яўляўся лагічны аналіз мовы навукі, метад гістарычнага аналізу, па сутнасці, стаці ёй для яго зўрыстычную каштоўнасць. Вось чаму на трэцім этапе сваёй дзейнасці, калі навуковец адкрыта выступіў як крытык савецкага грамадства і марксізму-ленінізму, ён у той жа час выступае і як цвёрды крытык зўрыстычнай каштоўнасці гістарычнага метаду ў навуковым даследаванні. З пункта гледжання А. Зіноўева, гістарычнае апісанне аб'екта навукі, які развіваецца, не можа прывесці да вынікаў без лагічнага аналізу аб'екта, які ўжо сфарміраваўся (гэта значыць рэальная існага грамадства), паколькі дадзенае гістарычнае апісанне адцягваецца на выпадковыя працэсы ў аб'екце, які фарміруеца.

А. Зіноўеў зводзіць лагічны аналіз грамадства да эксплікацыі паняццяў – да ўсталявання цвёрдай адпаведнасці тэрмінаў сацыялагічнай тэорыі існуючай сацыяльнай рэальнасці, камбінаторыкі – усталявання лагічных сувязей паміж гэтымі тэрмінамі, і да ўяўнага эксперыменту – усталявання ўсіх магчымых высноў з зададзеных лагічных сувязей. Таму гістарычнае вывучэнне аб'екта навуковага даследавання, змешчанага падчас станаўлення (у дадзеным выпадку грамадства) зводзіцца да сумы гістарычных прыкладаў, якія ілюструюць функцыянаванне змененай аб'екта, што ўжо скончыў сваё станаўленне (дадзенай сацыяльнай рэальнасці). Фактычнае інгараванне Зіноўевым зўрыстычнай гістарычнага падыходу да пазнання грамадства прыводзіць да таго, што філосаф, па сутнасці, натурализуе сацыяльныя адносіны, суб'екты сацыяльной дзейнасці і сацыяльныя інстытуты.

Але ў сваіх сацыялагічных раманах, напісанных у сярэдзіне 1970 – сярэдзіне 1980-х гг., навуковец шмат у чым адыходзіць ад той цвёрдай праграмы лагічнага пазітыўізму, які дэманструе ў тэарэтычных працах. Таму гістарычнае выміярэнне ў даследаванні сацыяльнай рэальнасці ўрываеться ў змест прац вучонага, руйнуючы яго досыць абмежаваную натуралистичную канцепцыю грамадства.

У яшчэ большай ступені А. Зіноўеў адыходзіць ад свайго натурализму і антыгістарызму ў аналізе савецкага грамадства перыяду «перабудовы». Калі ў 1970-х гг., лічачы СССР непарушнай сацыяльна-палітычнай сістэмай, ён засяроджваў сваю ўвагу на крытыцы гэтай сістэмы, то калі яна пачала руйнавацца, філосаф пачаў пошук гістарычных перадумоў як фарміравання, так і разбурэння савецкай сістэмы.

На наступным этапе творчай біяграфіі, пасля распаду СССР, Зіноўеў імкнецца да спалу-

чэння ў сваёй метадалогіі фармальна-лагічнага падыходу да вывучэння сацыяльнай рэальнасці і дыялектыка-гістарычнага падыходу. Такім чынам, супяречнасці ў аналізе дасягнення сацыяльных пераўтварэнняў у СССР і яго распаду, а таксама перспектыву постсавецкага развіцця ў канцэпцыі А. Зіноўева шмат у чым абумоўлены супяречнасцямі яго метадалогіі сацыяльнага пазнання.

ЛІТАРАТУРА

1. Зиновьев, А.А. Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале «Капитала Маркса») / А.А. Зиновьев. – Москва: ИФ РАН, 2002. – 321 с.
2. Зиновьев, А.А. Без иллюзий. – Lausanne, L'age D' home, 1979. – 125 с.
3. Зиновьев, А.А. Желтый дом I / А.А. Зиновьев // Собр. соч.: в 10 т. – Москва: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – Т. 3.
4. Зиновьев, А.А. Несостоявшийся проект: Распутье. Русская трагедия: [сборник] / А. Зиновьев. – Москва: ACT: ACT МОСКВА, 2009. – 542 с.
5. Зиновьев, А.А. Идеология партии будущего / А.А. Зиновьев. – Москва: Алгоритм, 2003. – 240 с.
6. Зиновьев, А.А. Русская трагедия / А.А. Зиновьев. – Москва: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо. – 608 с.
7. Зиновьев, А.А. «Катастройка» и ее отцы / А.А. Зиновьев // Александр Зиновьев о русской катастрофе. Из бесед с Виктором Кожемяко. – Москва: Алгоритм: Эксмо, 2009. – С. 133–144.
8. Зиновьев, А.А. О России, о западе, о загранице и о себе... / А.А. Зиновьев. – Москва: ИСПИ РАН, 1998. – 63 с.
9. Зиновьев, А.А. Посткоммунистическая Россия: Публицистика 1991–1995 гг. – Москва: Республика, 1996. – 368 с.
10. Зиновьев, А.А. Коммунизм как реальность / А.А. Зиновьев. – Москва: Центрполиграф, 1994. – 495 с.
11. Зиновьев, А.А. Зияющие высоты / А.А. Зиновьев. Собр. соч.: в 10 т. – Москва: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2000. – Т. 1. – 715 с.
12. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И. Валлерстайн; пер. с англ.; под ред. В.И. Иноземцева. – Москва: Логос, 2004. – 368 с.
13. Стёлин, В.С. Теоретическое знания / В.С. Стёлин. – Москва: «Прогресс – Традиция», 2000. – 744 с.
14. Зиновьев, А.А. Я мечтаю о новом человеке / А. Зиновьев [сост. О. Зиновьева]. – Москва: Алгоритм, 2007. – 240 с.

SUMMARY

The article deals with analysis of theoretical and methodological approaches in society investigations. Questions of science and ideology correlation in Zinoviev's works are discussed. The author of the article notes that contradictions in Zinoviev's methodological design of science and ideology correlation cause contradiction in his points of view on social transformations in the USSR.

Паступіў у рэдакцыю 14.10.2011 г.

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ